

„Прамень“ і „Новы Прамень“ — часопісы для моладзі, друкаваныя органы Беларускага студэнцкага зямляцтва ў Чэхаславаччыне ў 1926 годзе. Сярод аўтараў выданьня — Леапольд Родзевіч і Ўладзімер Жылка.

*Прамень.* *Прамень* сонца, думкі, съятла, цеплыні. *Промні* ад арэолу над галавой съятых. *Промні* славы. *Промні* вачэй каканай... Так было спрадвеку, і нават паэты ня надта адважваліся ўжываць гэтае слова ў адмоўным значэнні. Але гэта зусім не азначае, што *промняў* цемры, зла й нядолі не існавала.

Масьціў шляхі вялікі Ленін,  
Шляхі шчасльвіць мудры Сталін,  
Каб з пакалення ў пакаленне  
Людзкое з путаў вызваленне  
У *прамяністывы* йшло далі.

Так у 30-я гады пісаў Янка Купала. Гэтыя *прамяністыя* далі сталіся для нашага народу ня толькі *промнямі* крамлёўскіх зорак ці *промнямі* сонца на БССРаўскім гербе, яны сталіся *промнямі* чарнобыльскай радыяцыі.

## Прапіска

**Алена Ціхановіч**

*Прапіска* — знак і штамп савецкага прыгоннага права, калі толькі дзяржава вырашае, дзе чалавек мае права жыць.

Дзяржаве было выгадна, каб сяляне працавалі ў калгасах за „палачкі“ — і сяляне ня мелі пашпартоў, а значыць, не маглі разылічваць на *гарадзкую прапіску*. Маглі разылічваць толькі тыя, хто прыяжджаў у горад па дзяржаўнай патрэбе — зноў жа, на цяжкую ці спэцыфічную працу. Напрыклад, у міліцыю ці ахову турмы вяскоўцаў бралі і бяруць.

Патрэбная *пропіска* надавала чалавеку, лічы, шляхецкую годнасць — з-за *пропіскі* жаніліся і выходзілі замуж, што надзвычай пашырыла практику шлюбаў з інтарэсам. Такія шлюбы, праўда, часта канчаліся разводам і перадзелам мэтраў. „Прайдзісьвет!“ ці „Афэрыстка!“ — неслася ўсьлед тым, хто пакідаў няшчасныя гарадзкія сем'і ля разьбітага карыта.

Зрэшты, *пропіска*, як і ўсё ў дзяржаве, прадавалася і куплялася. Аднаслоўныя аў'явы гучалі так: *пропішу*.

Нідзе не *пропісаны* чалавек стаў ізгоем грамадзтва. Для такіх вынайшлі спэцыяльную мянушку — бомж. У бамжы была простая дарога тым, хто меў хоць пару гадоў *пропіскі*, „на нарах“.

Як бамжы, так і *пропіска* перайшлі сёньняшній Беларусі ў спадчыну: пазбыцца і таго, і другога нялёгка. Толькі моцная эканоміка і цывілізаванае заканадаўства даюць чалавеку магчымасць выбіраць, якое месца лічыць сваім домам.

## Праўда

**Сяргей Шупа**

*Праўда* адносная, *праўда* ў кожнага свая, і ў тым, што гэтыя *праўды* могуць адмаўляць адна адну — няма нічога дзіўнага. Абсалютнаю лічыцца ісціна.

„Праўда вочы коле“ — гэта вельмі трапна. „Праўда перамагае“ — а гэта ўжо вельмі сумнеўна.

Пакрыўджаныя, якія мараць пра тое, каб „людзьмі звацца“, заўсёды прагненныя *праўды* і справядлівасці. Гэткіх *праўдашукальнікаў* у нас звычайна лічаць дзівакамі — прагматычны розум уважае, што ўсё роўна *ніякай праўды ня знайдзеш*, толькі клопату набярэшся на сваю галаву.

Гэтае, здавалася б, нэутральнае слова ў найноўшай гісторыі непазыбежна набывала сацыяльную афарбоўку. У Беларусі гэта пачалося, мабыць, з „Музыцкай праўды“ Кастуся Каліноўскага. А ў розных савецкіх анталёгіях „Казкі народаў СССР“ беларуская народная творчасць вельмі часта была прадстаўленая толькі адной казкай — „Ленінская праўда“. Гэткае адметна беларускае *праўдашукальніцтва* ўжо ня раз заводзіла наш народ у глухія куты гісторыі.

Слова „*праўда*“, як і даўгі шэраг іншых „гучных“ словаў — народ, памяць, радзіма, мір — было зъняслаленае таталітарнымі рэжымамі, асабліва географічна нашым — савецкім. *Праўдаю* звалася тое, што адпавядала патрабаваныям рэжыму, нават самая апошняя мана і хлусьня. Найяскравей гэты факт выяўляўся ў форме й зъмесце галоўнай бальшавіцкай газэты, якая так і звалася — „*Праўда*“. Тое, што *праўдау* шмат і ўсе яны могуць быць розныя, давалі нам зразумець і назовы шматлікіх іншых, драбнейшых газэтаў — „Камсамольская праўда“, „Піянэрская...“, „Мінская...“, „Гродненская...“, „Магілёўская...“. Былі „*праўды*“ і іншамоўныя — літоўская „Tiesa“ і нават орган ФРГэшных камуністаў — „Die Wahrheit“. Аднак людзі ўсё адно ведалі, што ў гэтых „*праўдах*“ *праўды* няма.

Квінтэсэнцыю таталітарнага разуменія *праўды* трапна ўхапіў Джордж Оруэл. Установа, якая ў ягонай антыутопіі зімалася фальшаваньнем гісторыі і дэфармацыяй рэальнасці, называлася *Міністэрствам Праўды*. Шкада, што Оруэл не дажыў да сёньняшняга дня — як бы хацелася прагуляцца з ім па менскіх праспектах...

## Праўда

### Сярэсук Сокалаў-Воюш

*Праўда адна, але ў кожнага свая праўда.*

*Праўда* паходзіць ад стараславянскага слова „правъ“, якое мае безыліч значэнняў і вытворных.

У нагах *праўды* няма — кажуць таму, хто ходзіць у пошуках *праўды*.

*Шукальнікі праўды* найчасцей былі першымі кандыдатамі ў турмы, на высылку, на расстрэл.

*Па праўдзе кажучы, ня кожны хоча глядзець праўдзе ў вочы, бо праўда вочы коле... Што праўда, то праўда...*

У XIX стагодзьдзі наш народ меў адну *праўду*: „Музыцкую“. У XX-м стала многа маленъкіх *праўдаў*: „Сельская праўда“ — у Жабінцы, „Дняпроўская...“ — у Дуброўне, „Дзьвінская...“ — у Дрысе, у Нароўлі — „Прыпяцкая...“, у Астраўцы — „Астравецкая...“, у Пінску — „Палеская...“. „Ленінскіх праўдаў“ было дзіве: адна ў Віцебску, другая — у Ельску. Але ўсе гэтыя тутэйшыя *праўды* мелі за першакрыніцу адзінную — маскоўскую.